



Дадатак да загаду па ўстанове адукацыі ад 12.09.2023 № _____



Праграма шостага (школьнага) дня тыдня 16 верасня 2023 года

Напрамак: дзень працоўнага выхавання і прафесійнай арыентацыі

№ п/п	Мерапрыемствы	Час	Клас	Адказны педагог, вучань
1	Збор дзяцей, паstraенне. Выкананне Гімна Рэспублікі Беларусь. Інфармацыйная хвілінка да Дня народнага адзінства	09.20 - 09.40	1 - 9	Класныя кіраўнікі
2	Знаемства з умовамі правядзення мерапрыемстваў, інструктаж	09.40 - 09.50		Макась Н.І., намеснік дырэктара
3	Конкурс графічных малюнкаў “Мая любімая прафесія” (6-7 кл.)	10.00 - 11.00		Залуцкая А.А., Захарчук Даніла, Стаянава Варвара, Гарадавы Сцяпан
4	Асенні легкаатлетычны крос (спарторніцтвы)	11.00 - 12.00		Банькоўская Е.Ю., Векша Макар
5	Гульня-падарожжа “Сцяжынкамі розных прафесій” (1-5 кл.)	11.50-13.00		Лышчык Ж.В., Стаянава Мілада
6	Рухомыя гульні Баскетбол Валейбол Юны турыст	10.45-12.30; 12.40-13.25 09.10-9.55 13.30-14.15		Банькоўская Е.Ю. (Аб’яднанні па інтарэсах)
7	Інфармацыйна-камп’ютарны цэнтр. Складанне прэзентацый “Мая будучая прафесія”(8-9 кл.)	11.50-13.00		Лышчык Ж.В., Шакаль Марыя, Кузьменка Арцём
8	Абед	13.10		Багдановіч С.У., повар дзіцячага харчавання
9	Аб’яднанне па інтарэсах “Юны канструктар”	10.00-11.40		Носка В.К.
10	Бібліятэчная акцыя “Чытаем разам: мая Беларусь”	12.00-13.00		Міціна Н.І., бібліятэкар; Матусевіч Ганна